

Такім чынам, перавод на новыя ўмовы працы дазволіў палепшыць дзейнасць па прававым абслугоўванні насельніцтва, павысіць узровень арганізацыі натарыяльнага абслугоўвання, культуру афармлення дакументаў, палепшыць матэрыяльна-тэхнічнае становішча дзяржаўных натарыяльных кантор, стварыць належныя ўмовы для прыёму грамадзян, суразмерыць аплату працы дзяржаўнага натарыуса з аб'ёмам і якасцю яго працы. Спынілася цягучка кадраў, з'явілася магчымасць для стварэння резерву спецыялістаў, якія маюць выключна вышэйшую юрыдычную адукцыю. Магчымасць дадатковай аплаты працы ў залежнасці ад яе аб'ёму і якасці змяніла адносіны дзяржаўнага натарыуса да сваёй працы: дзяржаўны натарыус стаў больш працаўць, больш адказна і ўважліва адносіцца да наведвальнікаў, што прывяло да павышэння культуры абслугоўвання і росту вытворчасці працы, скарацілася колькасць скаргаў на недахопы ў працы.

З канца 1980-х гг. платныя паслугі прававога характару ўвайшли ў паўсядзённую практику дзяржаўных натарыяльных кантор, паступова атрымалі сваё юрыдычнае замацаванне ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, у прыватнасці, згодна п. 2 арт. 24 дзеючага Закона Рэспублікі Беларусь «Аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці» ад 18 ліпеня 2004 г. са змяненнямі і дапаўненнямі дзяржаўныя натарыусы за аказанне дадатковых платных паслуг прававога і тэхнічнага характару, звязаных з выкананнем натарыяльных дзеянняў, узымаюць плату згодна тарыфам, зацверджаным у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

## **ГРАМАДЗЯНСКІ ПРАЦЭСУАЛЬНЫ КОДЭКС БССР 1964 Г.: ГІСТОРЫЯ РАСПРАЦОЎКІ, ПРЫНЯЦЦЕ, ЗМЕСТ**

*A. I. Голубева, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*

Абнаўленне і кадыфікацыя грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства пачалі актыўна праводзіцца пасля размежавання Вярхоўным Саветам СССР у 1957 г. кампетэнцыі Саюза ССР і саюзных рэспублік у вобласці працэсуальнага заканадаўства. Да кампетэнцыі Саюза ССР было аднесена прыняцце Асноў грамадзянскага судаводства, а да кампетэнцыі саюзных рэспублік – прыняцце грамадзянска-працэсуальных кодэксаў.

8 снежня 1961 г. Вярхоўны Савет СССР прыняў Асновы грамадзянскага судаводства Саюза ССР і саюзных рэспублік (далей – Асновы). Яны вызначалі мэты і задачы грамадзянскага судаводства, устанаўлівалі прынцыпавыя і агульныя палажэнні, адзінныя для ўсіх саюзных рэспублік, і сталі юрыдычнай базай агульнасаюзнага і рэспубліканскага грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства. Асновы валодалі вышэйшай юрыдычнай сілай у параўнанні з іншымі актамі грамадзянскага працэсуаль-

нага заканадаўства. Таму ім павінны былі ў поўнай меры адпавядаць усе грамадзянска-працэсуальныя акты. Пасля прыняцця Асноў у БССР пачалася падрыхтоўка новага Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса (далей – ГПК). Актыўны ўдзел у яго абмеркаванні прынялі работнікі судоў, пракуратуры, адвакатуры, юрыдычных аддзелаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета і Савета Міністраў БССР, прадстаўнікі навуковых установ, іншых дзяржаўных органаў і грамадскіх арганізацый. Вядомы даследчык гісторыка-прававой спадчыны беларускага народа доктар юрыдычных навук, прафесар І. А. Юхонак таксама прымай ўдзел у распрацоўцы ГПК БССР.

У студзені 1964 г. Бюро Савета Міністраў Беларускай ССР, разгледзеўшы і адбрыўшы праект кодэкса, унесло яго на разгляд у Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР. Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР адбрыў праект ГПК і перадаў яго на абмеркаванне сесіі Вярхоўнага Савета БССР. 11 чэрвеня 1964 г. Вярхоўны Савет прыняў Закон «Аб зацвярджэнні Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса БССР».

Новы ГПК Беларускай ССР складаўся з двух частак, раздзеленых на шэсць раздзелаў, якія ў сваю чаргу дзяліліся на 32 главы. У канцы кодэкса былі змешчаны трывадлівіцьці.

Першая частка кодэкса складалася з двух раздзелаў. У першым раздзеле змешчаны нормы, якія вызначалі асноўныя палажэнні і прынцыпы працэсуальнага права, склад суда, падведамнасць яму спрэчак, доказы, судовыя расходы, працэсуальныя тэрміны, судовыя паведамленні, выклюці і штрафы. Другі раздзел «Асобы, удзельнічаючыя ў справе, іх права і абавязкі» уключаны ў кодекс упершыню. У ім прыводзіцца склад, права і абавязкі асоб, якія ўдзельнічаюць у справе; вызначана паняцце працэсуальнай праваздольнасці і дзеяздольнасці боку, трэцій асобы, прадстаўнікі ў працэсе; рэгламентаваны права і парадак удзелу ў працэсе прокурора, органаў дзяржаўнага кіравання, прафсаюзаў, установ, прадпрыемстваў, арганізацый і асобных грамадзян, абараняючыя права іншых асоб.

Другая частка кодэкса ўключала раздзелы III, IV, V і VI. Былі ўключаны нормы, устанаўліваючыя парадак вытворчасці спраў у судзе першай інстанцыі (раздз. III); у касацыйнай інстанцыі, у парадку нагляду і па іншой адкрытых аbstавінах (раздз. IV). Раздзел V прысвечаны выкананию судовых рашэнняў. У асобны раздзел (VI) уключаны нормы, якія тычыліся грамадзянскіх працэсуальных правоў замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, а таксама іскушэння да замежных дзяржаў, судовых паручэнняў і рашэнняў замежных судоў, міжнародных дагавораў і пагадненніў.

У адносінах да іншых актаў рэспубліканскага грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства ГПК валодаў вышэйшай юрыдычнай сілай. Таму ўсё рэспубліканскае працэсуальнае заканадаўства прыводзілася ў адпаведнасць з яго палажэннямі.